

Фрунзёнка да Х зъезду комсамолу Беларусі ідзе політычна моцная організацыя

2-га лістапада а 7-ай гадзіне
жыве праца практычна прамінка
наладжана. Ад імя ўсаго комса-
мольскага колектыву палка выклі-
каю ўсе лічыкі савету харчавікоў
на пераклічку ў выкананыі 3-га
кварталу пачігодкі. Абядаем тро-
міць моцную сувязь з гэтымі ко-
лективамі.

Маслюнікі:—(Ф-ка „Беларуска“)
—Моладзь і комсамольская органі-
зацыя ф-і з працаі па выканань-
ю прамінплану спрэвіліся. Аб гэ-
тым гавордзь факты: за першую
кварталу прамінплан выка-
нанія 101%, за другую пачігод-
ку—на 108%, 3-ю—на 125%.
Прамінплан на 3-ій год пачігодкі
выкананія на 27%. Ф-ка ў апоно-
ві час церці вілікі подахон у си-
равіце, што затрымлівае ўсе яе
працу. Завод „Комунар“, узяўшы
штафту над фабрыкай „Беларус-
ка“, піякай працы не праводзіц.
Кірауніцтва з боку РБ савецкім,
профсаюзным, комсамольскім орга-
нізацыямі, а таксама і некаторымі
прадпрыемствамі адсутнічае.

Гальперына: (Нархарч)—шмат
колектывау не спраўляюцца з сва-
ей іратай. На заводе Нархарч ка-
лі 1000 чалавек моладзі, але пі
ком. колектыву, ні РБ не праводзіць
срод яе піякай працы.

Століраў: („Комунар“)—Завод
„Комунар“ у выкананыі прамін-
плану мае шмат даслігненія. План
выкананія на 104%, выніжан сабе-
кошт на 36,8 проц. і г. д. Сыці
навісі быў заставаца за заводам
„Комунар“, бо ф-ка „астрычкі“
у выкананыі прамінплану мае
меншыя даслігненія.

Паднос (Горныя курсы).
Становішча на курсах трывож-
нае: політычны ўзровень практыкі
пусім піскі, а таму і праца практы-
ка ўсе політычных кампаній, якія
праводзіцца комсамольскім колек-
тивамі. Піонеріца ў разе зусім
забыла комсамолам вічастак. Вы-
луччанія комсамольцаў ўспяхаюць з
пропа.

Шадурын (Бар. полк).—Работа
на сувязі якеск прадпрыемстваў з
влашнімі часткамі павінна быць

Пасыль гэтага з заключнай пра-
ковай выступіць т. Райхельсон.

ЛІЗУНГ ЦК Усे�КП(б) ДА XIII ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКАВАЙ РЭВОЛЮЦІІ

1. Няхай жыве XIII гадавіна Ка-
стрычнікай рэвалюцыі. Няхай жыве
наміхдачыя сусветы Каstryчнікі.

2. Братэрскае прывітанне пролета-
рія і прыгнеччыні народам усяго
свету, якія ўзвімаюцца на Барацьбу
з сусветнымі кітапітамі. Няхай жыве
Комітэт—бачы штаб сусветнага Каstryчніка.

3. Палкае прымітаванне братом па
класе, ахвігамі крыжавата фашызму,
кінутым у турмы, зачаваным у лагу-
нага змагаром за сусветны Каstryчнік.

4. Далоў крыжавых катоў кітайскай
рэвалюцыі. Няхай жывуць саветы у
Кітаі! Няхай жыве кітайская чырвоная
армія.

5. Расыце новая хвала рэвалюцый-
нага руху, мільёны пролетаріяў ста-
новіщи пад сцягі Комітету. Далоў
саветы-фашыстыкамі і іх лёкагу—пра-
вых і „лесных“ опортуністах.

6. Крысіс і масавіе беспрацоўне-
падельнікі за капиталізм. Толькі зын-
чэльные капиталізму і перамога соція-
лізму могуць пазбавіць работу хлебу
ад крызісу, беспрацоўні, жабранія.
Далоў капиталізму, няхай жыве соці-
лізм!

7. Капіталізм організуе новыя ін-
дустрыяльныя войны, новыя крыжава-
льцы. Далоў организтараў новых
войн, далоў капиталізму.

8. Толькі савецкая ўлада можа па-
зволіць саветы ад войн і крыжавай
войні. Няхай жыве савецкая ўлада
на ўсім сцене...

9. Капіталізм і соціял-дэмократы-
ческіх краін рыхтуюць вясеную ін-
тэрвенцыю СССР. Пролетары ўсяго
свету,—на абарону СССР—бачы-
шыны рабочых усіх краін.

10. Савецкая краіна з'яўляеца
аплотам між народамі. Няхай
жыве савецкая прыгнеччына міру. Далоў
пропагандару захіны і организтару
экономічнай блэскі СССР.

11. Няхай жыве Чырвоная армія—
аплот міжнароднай савецкай ўлады
і верны вартаўнік межаў СССР.

12. Нехай жыве СССР—азна-
ка братэрства правоўных усіх наро-
дін сусветнага савету.

13. Посьпех пашгодкі—рашучы
удар па сусветнай буржуазіі і асно-
ве перамогі ошылімам у СССР. Ня-
хай жыве пашгодка ў 4 гады.

14. Уперад—за большавіцкія тэмпы,
за будаўніцтва гігантаў прамыслові-
асці за буд унітва савгасаў і кол-
гасаў.

15. Адрадзім тэхнічна ўзброены
Донбас. Вугаль Донбасу—гіганту
соціялістычнай індустрыі. Гарнікі Дон-
басу,—смела напера!

16. Савгасы і машынна-трактарныя
станцы—асноўныя зброя соціялістыч-
най перабудовы вёскі. Дамо вёсны
новыя сотні тысяч працоўнікоў і закон-
чым колектывізацыю СССР.

17. Уперад за савгасы і колгасы—
галоўную апону савецкага ўлады па
вёсны.

18. Ліквідуем кулацтва, як клясу.
Разгромим шырэй сцяг супэльных
колектывізацыі.

19. Узмоцнім саюз рабочася клясы і
асноўных мас сілчыства праз савгасы і
колгасы. Няхай жыве новыя фор-
мы змінкі між горадам і вёскай.

20. Шырэй дарогу ўдарным брыга-
дам—перадовым барацьбітом за соці-
лістычны будаўніцтва. Разгромім
сцяг соціялістычнага слаборынітва і
ўларніцтва.

21. Ганьба дэзвірам соціялістыч-
нага будаўніцтва, прагульщыкам
ліяном, рвачом. Няхай жыве проле-
тарская працоўная дисцыпліна ў пра-
мысловасці, сельскай гаспадарцы, на-
тран парце.

22. Далоў школьнікі і сабатажнікі.
Няхай жывуць новыя младыя кадры
спільністак і людзей рабочае клясы.

23. Бюрократызм з'яўляеца за-
клятым ворагам большавіцкай са-
крытыкі, рэволюцыйнай актыўнасці
мас, большавіцкіх тэмпаў будаўніцтва.
Далоў бюрократызму.

24. Разгромім барацьбу з бюро-
кратызмам у апаратах наших организа-
цый. Шырэй шэфства рабочых над
савецкімі установамі.

25. Вон з пастою бюракрататаў, якія
тарозіць разгорнутае большавіцкае
наступленне па ўсім фронце.

26. Няхай жыве балшавіцкая сама-
крытыка—срэдак вяяўлення нашых
недахоў і зброя палепшэння па-
шага будаўніцтва.

27. Шырэй разгромем большавіц-
кую самакрытыку ў нашых шэрагах.

28. Профсаюзы—тварамі ды вытвор-
чысці. Далоў аполятычнасці, паха-
шчыну і тэзд' піонізму у работе проф-
саюзаў.

29. Далоў дэрганізатораў соціялі-
стычнага наступлення—правых і „лес-
ных“ опортуністах. Вон з наших шे-
рагаў даурунінай—опортуністич-
най справы і стрычніка.

30. Каstryчнікаў за рэвюю
вызвалілі работніцу і сялянку. Ра-
ботніцы і правоўныя жанчыны ўсіх
краін, стававесці пад сцягі Каstryч-
ніка.

31. Комсамольцы—вышэй сцяг Ле-
ніна. Нехай жыве комсамол—актыўны
будаўнік соціялізму, ініцыятар ўдар-
ных брыгад, баец за колектывізацыю
у вёсцы.

32. Юныя піонеры, дасці рэвалю-
цыі! Будзьце гатовы працягваць і за-
кончыці вілікую справу Леніна, спра-
ву сусветнага Каstryчніка.

33. Нехай жыве Усे�КП(б)—организа-
тар і правадар пераможнай соціялі-
стычнай рэвалюцыі.

34. Правы олортунізм—галоўная не-
бяспечка ўнутры партыі. Выгнім з
шэрагаў партыі кулацкую агентуру—
правых опортуністах.

35. Далоў дэрганізатораў соціялі-
стычнага наступлення—правых і „лес-
ных“ опортуністах. Вон з наших ше-
рагаў даурунінай—опортуністич-
най справы і стрычніка.

36. За адзінства партыі, як аснове
Ленінізму, за большавіцкое наступле-
нне па ўсім фронце.

37. Комуністы, на перадавую лінію
барацьбы за пашгодку у чаргі рабочы
Ударнікі, у шэрагі Усे�КП(б).

38. Згуртум вакол Усे�КП(б) міль-
ённыя масы рабочых, колгасынаў,
батракоў, беднікоў і лепшых людзей
і сераднякоў.

39. Пад кірауніцтвам Ленінскай
партыі, яе Цэнтральнага Комітэту—
уперад да новых перамог. Вышэй
сцяг Усे�КП(б)—организатор Ка-
stryчнікай рэвалюцыі.

СПАГНАЦЬ З КУЛАКА ХЛЕБ АДДАЦЬ ПАД СУД ОПОРТУНІСТЫХ, ЯКІЯ ДАЮТЬ ПАБЛАЖКІ КУЛАКУ І ЗРЫВАЮТЬ ХЛЕБАЗАГАТОУКІ

Сводка Наркомагандлю БССР і допісы з месці аб ходзе хлеба і бульбазагатовак
якія мы з'яўлічаем віжэй, гавораць аб тым, што да гэтага часу ў шмат якіх раёнах
загатоўкам не нададзены ўдарныя большавіцкія тэмпы.

Замест рашучага націску на кулака, мобілізацыі ўсіх колгасынікаў і аднаасобны
бядніцка-серадняцкіх мас на хутчэйшее выкананье і перавыкананье загатовак, п-
цэламу шэрагу раёнаў пануе што ні на ёсьць махровейшы опортунізм, які выяўляецца
у першую чаргу ў недавядзені да кулацкіх заможных гаспадараў плянай загатовак
неспагнаныні з іх той колькасці, якая была вызначана, і спадзяваны на самае

загатоўках.

У паасобных раёнах права-опортуністичная практика цесна пераплялася з „левым“
загібамі. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца Сіроцінскі раён, у якім пры права-
дзе з'яўлічаніем загатовак бульбы кулацкіх заможных гаспадараў плянай загатовак
і аднаасобнікі—беднікі і сераднякі.

„Стрыжка пад адным грэбнем“ з'яўляеца адным з прыкладаў правых спраў у па-
рэліченіі іх з „левым“ загібамі.

У загатоўках павінен быць зроблен рашучы пералом.

Трэба мобілізація ўсе сілы на тое, каб датэрмінова выканані

кулацкімі ўзвіжаньнем ад здачы цвёрдых заданіяў па загатоўках павінен быт

зараз-жэ пакладзен канец. Кулацкі хлеб павінен як найхутчэй быць спагнаны.

Зябліва пад пагроза

У Шчавіцкім раёне слыб
закончана і можна было-б са-
сева прыступіць да ўзоркі з'яў-
лічанія, але з гэтага паводзяць. Ко-
нуралі зябліва толькі на 35
агульной плошчы, а індывиду-
ны сектар—на 80 проц. Па-
гу колгасаў не хапае плюс, а
з'яўляе рэгулярную працу. Пал-
саю павінен з'яўлічыць увагу.

Колгасы гадавое заданыне
выканані на 97,3 проц. За
каstryчнікі выканалі ўсяго на
26 проц.

Савгасы гадавое заданыне
на хлебазагатоўках выканані
на 19,3 проц., за кастрычнікі
выканалі на 21,6 проц.

Гадавы плян індывідуаль-
ным сектарам выканан толькі
на 61,8 проц.

Савгас Засельле, Сымілаві-
цкі раёну асноўную са-
могчысць днамі раней выні-
чылі, але з'яўлічыць тэрміну. Уборка бульбы пра-
такама добра.

Ні аднаго прагуду, ні спа-
зленіння на

ОПОРТУНІСТЫЯ З КЛІМАВІЧ ЧАКАЛ... МАРОЗУ

Актыўныя об'ектыўныя прычынамі — усе організацыі Клімаўшчыны
бяздзейнічалі ў справе ўсагульнага навучання

Комсамол Клімаўшчыны абавязаў ліквідаваць прарыў, дады
бальшавіцкія тэмны маршрутам культэстафеты
РАШУЧА ЎДАРЫЦЬ ПА ОПОРТУНІСТЫЧНАЙ НЕДААЦЕНЦЫ ЎСЕАБУЧУ

Сумніяя спрэвы

Справа праўядзенія ўсагульнага навучання і ліквідацыі наўчання і пісьменнасці па Радзінскім сельскім саветам (Клімаўскі раён) знаходзіцца

Партыяй, комсамольскімі кіраваніцтвамі і сельсаветам па прымасце ўсагульнага ўдзелу і не забясьпечыў працу сталымі сваімі кіраваніцтвамі.

Сельсавет яшчэ да гэтага часу дадае колькі дзяцей 8-10 гадоў і ўзросту падлагае пачатковому навучанню, колькі іх зараз ходзяць школамі, колькі пераростаюць пачатковага курсу навучання.

На лепшія справа і з ліквідацыі наўчання і пісьменнасці. Па сельсавете выйша толькі 391 чал., па гэтую касцельцу і маршуць адчыніць вільгельмінскія. Райпоплітастэты ў сваім пляне меркаваў ліквідаваць пя-

ПАКУЛЬ ГРОМ НЯ УДАРЫЦЬ...

У Клімаўскім раёне па усе праўядзенія ўсагульнага навучання і ліквідацыі наўчання і пісьменнасці па Радзінскім сельскім саветам (Клімаўскі раён) знаходзіцца

Партыяй, комсамольскімі кіраваніцтвамі і сельсаветам па прымасце ўсагульнага ўдзелу і не забясьпечыў працу сталымі сваімі кіраваніцтвамі.

Райпоплітастэты яшчэ да гэтага часу дадае колькі дзяцей 8-10 гадоў і ўзросту падлагае пачатковому навучанню. Згодна пляну Райпоплітастэты, першапачатковым навучаннем

у раёне павінна быць ахоплена 826 чал., але гэта лічба далёка не адпавядае сапраўднай колькасці, — іх кэды больш (гэтаю яны і самі не супарашчычы). Няма гаксама пяціх вестак аб вучнях, ахопленых школам. Па меры-
каваннях Райпоплітастэты асьветы сёлета павінны быць праўядзены новыя

22 комплекты, а разам — 148. фактычна працу ўсяго толькі 138 чал. Не хапае настаяўнікі: у першым концэнтры 12 чал. і ў другім — 4 чал.

На лепшія справа і з ліквідацыі наўчання і пісьменнасці. Райпоплітастэты ў сваім пляне меркаваў ліквідаваць пя-

Раёнае краўніцтва адклада пачатак занятаў на лікпунктах на кастрчык месяца.

Чакаюць марозаў

Партыяй-комсамольская організацыя РВК па лічычы спрэву ўсагульнага навучання і ліквідацыі наўчання і пісьменнасці першачарговай задачай, зусім не кіравала гэта праца. Чакалі, як пачніцца марозы і на гэты будзе прыводзіць бульбазагаты кі-вось тады восьмеміца і з школы.

Пад упрыманіем такіх разважаньняў, да 30 кастрчыкіні РВК КП(б)Б, па РК РКЛКСМБ, іншыя організацыі не праводзялі пяцікай працы па культэстафете і толькі зараз выпрацавалі маршрут.

З 3 ка трычыка брыгады выяжджаюць у сельсаветы для організацыі працы на мясюхах.

Забясьпечыць дзяцей батракоў і беднатаў вонраткай і абыткам спажыненка: кооперация не падумала, бо надта ўжо занята об'ектыўнымі прычынамі. Дзеці батрактаў і беднатаў атрымалі толькі 10 ц.п. плянавага за-

ланяния абытку і вусім на маюць вонраткі на мясюхах.



Клімаўскія опортуністы: — Усагульнае?... Не магу-с-с... Рукі занятыя... об'ектыўныя...

пісьменнасці і малапісьменнасці сярод 8.574 чал. (гэта і ба асама памяшканіць 26 компл. таўшчыні, якіх памяшканіць 15 адчыніць пісьменнасці, а там, дзе школа няма, адчыніць лікпункты, але аб колькасці пісьменнасці лікпунктаў Райпоплітастэты не ведаю).

Для гадрыхтоўкі кадраў лік патараў у раёне праўядзены былі 3 хтыднёвыя курсы, прац якія працягваліся 50 чал. Як-ж я працу ў школы і лікпунктаў?

Большасць шкоў раёну не адрамантаваны, на скончанія пабудова новых школных будынкаў.

Усе школы пачалі працу несвасцасцю 15 проц. шкоў пачалі заніткі са спазненіем на два тыдні. А пласбіны (Якубінская і інш.) яшчэ і зараз не працуюць. Такое-ж становішча з лікпунктамі і коламі малапісьменных.

Амаль усе яны не забясьпечаны падатары, якія скончылі месяц тому на-

зад курсы, блытаючыя бяз працы.

Пост. 43° Вольфсон

Абмежаваліся цыркулярам

Клімаўскі раёнакласаю да спрэвы праўядзенія ўсагульнага наўчання і ліквідацыі наўчання і пісьменнасці зднёсся формальна, па-бюрократычнаму.

Уся яго праца выяўлілася ў цыркуляре, каб колгасы прынялі ўдзел у выяўленні пісьменных і дзя-

Ці датычыць гэта Райпрофбюро

Лячэ да гэтага часу мы выяўлімі праўядзеніе ўсагульнага наўчання, злучыўшы працу з праўядзеніем усебеларускіх меранрымстваў.

Пост. 4. 3.—К.

Выходзьце

НА УСЕБЕЛАРУСКІ УДАРНЫ СУБОТНІК

ПАСТАНОВА

Секретарыяту ЦК КП(б)Б ад 3-га лістапада аб організацыі ўсебеларускага суботніка 8-XI 30 г.

1. Прымасце пад увагу ініцыятыву рабочых, якія выяўлена ў жаданні правесці 8-га лістапада ўсебеларускі суботнік, адобразыць ініцыятыву ЦК ЛКСМБ і ЦСПСБ па організацыі 8-га лістапада суботніка на карысць ўсагульнага навучання і політэхнізацыі.

2. Максымальны тэрмін работы на час суботніку ўстанавіць 4-х гадзінны.

3. Як правіла, організуваць работу рабочых на суботніку па сваіх прадпрыемствах.

4. Работу служачых у час суботніку організуваць часткова па сваіх установах, па разгрэзцы чыгуначных вузлоў і па праўядзенію ў парадак унутры заводскіх двароў.

5. Прапанаваць ЦСПСБ дады распараджэнне па фабкомах там, дзе гэта не перашкодзіць агульной працы суботніка, шырокі праводзіць аслабаненне сямейных жанчын-работніц ад працы.

6. Для кіраўніцтва суботнікам па гор. Менску ўтварыць штаб кіраўніцтва ў складзе т.т. Плашакова (ЦСПСБ), Скарахода (Фрунзэўскі РК КП(б)Б), Зыміровіча (Кастрычніцкі РК КП(б)Б), прадстаўнікоў ЦК ЛКСМБ і ВСНГБ. Персональную адказнасць за работу штаба ўкладзіць на тав. Плашакова.

Усебеларускі комсамольскі суботнік

Пастанова

Бюро ЦК ЛКСМБ аб праўядзеніі ўсебеларускага суботніку імя XIII-ай гадавіны Кастрычнікавай Рэвалюцыі ў дапамогу ўсагульнаму навучанню і політэхнізацыі

1. У метах сапраўднага ажыцьцяўлення шафства комсамолу Беларусі над ўсагульным абавязковым пачатковым навучаннем Бюро ЦК ЛКСМБ лічыць неабходным працесці ў час кастрычнікаўскіх сівятаў (7-8 лістапада) ўсебеларускі, імя XIII-ай гадавіны Кастрычнікавай Рэвалюцыі, суботнік дапамогі ўсагульнаму навучанню і політэхнізации школ.

2. Суботнік ставіць сваі меты наступнае:

a) Пойная мобілізацыя ўнутраных сродкаў, якія на прадпрыемствах, так і сродкі грамадзкасці (сродкі самаблакавання, сродкі за суботнік і г. д.), звяняцце неспрабаванага абсталівання для ФЗС і г. д.;

b) Рамонт абсталівання, памашканія школ і інтэрнату, парашкава ападу для школ і г. д.;

c) РК ЛКСМБ дагаварыца з гаспадарчымі, кооператыўнымі і іншымі організацыямі аб прадстаўленні работы для організацыі суботніку і з профорганізацыямі аб прыцягненні ўсіх працоўных да ўдзелу ў суботніку;

d) Сродкі, атрыманыя за суботнік, концэнтруюцца ў РК ЛКСМБ і старшыні падполярываючага РК ЛКСМБ размежаваныя дадзенага ЦК ЛКСМБ размежаваныя комсамольцаў на п.д. працу ў школах;

e) Пагадоўны ахон дзяцей 8-11 гадоў наўчанія школамі, падзяліць 11-15 г. — курсамі і вячэрнімі школамі і 100 проц. выкананія дадзенага ЦК ЛКСМБ размежаваныя комсамольцаў на п.д. працу ў школах;

f) Сродкі, атрыманыя за суботнік, падзяліць 11-15 г. — курсамі і вячэрнімі школамі і 100 проц. выкананія дадзенага ЦК ЛКСМБ размежаваныя комсамольцаў на п.д. працу ў школах;

g) РК ЛКСМБ прапануе ўсім рабочымі, падполярываючага РК ЛКСМБ і старшыні падполярываючага РК ЛКСМБ і Раіана на дапамогу бяднейшым вучням, політэхнізации школ і г. д.

ЦК УсельКСМ, ЦК ЛКСМБ і „Чырвонай Зьмене“

Раёнальная конферэнцыя комсамолу Клімаўшчыны, сабраўшыся па працэдадні звязаў ленінскага комсамолу, будзе вырашаны ў духу генеральнай лініі партыі задачы, якія стаць перед комсамоламі на ўдзелу ў соцбудаўніцтве.

Райконферэнцыя запяўнівае ЦК УсельКСМ, ЦК ЛКСМБ, „Чырвоную Зьмену“, што Клімаўскія організацыі яшчэ больш мобілізуюць сябе і актыўнасці комсамолу для наступаў па ўсім фронце соцбудаўніцтва і будзе весьці ражучую барацьбу з усіх залежнасці практычнай прыступіцца да п.д. падполярываючага РК ЛКСМБ і старшыні падполярываючага РК ЛКСМБ і Раіана на дапамогу бяднейшым вучням, політэхнізации школ і г. д.

Шчырае прывітанье ЦК УсельКСМ, ЦК ЛКСМБ і „Чырвонай Зьмене“.

Ніхай жыве чырвонаштандартны ленінскі комсамол — верны да паможнік партыі.

Прэзыдым.

УСІМ ТРОЙКАМ КУЛЬТЭСТАФЕТЫ ЦЭНТР. УСТАНОЎ И ОРГАНІЗАЦІЙ ГОР. МЕНСКУ

На 4-е лістапада, а 6 гадзінне ўвечары, у памашканіі НКАасцьветы (пак. 19), Усебеларускі штаб культэстафеты

СКЛІКАЕ НАРАДУ ТРОСК КУЛЬТЭСТАФЕТЫ

на пытанню інструкціжу і організацыі працы па праўядзенію культэстафеты. З прычыні важнайсці пытання Штаб загадае:

заяўніца на нараду абавязковы, без спазненія

Усебеларускі штаб культэстафеты

